

ДІР

У диплому педагогу
Випуск 2

Біялогія

проблемы викладання

1996

aiB
АДУКАЦЫЯ ВЫХАВАНІК

Штоквартальны
навукова-метадычны часопіс
Выдаецца з IV квартала 1995 года
Рэгістрацыйны № 1208

Выпуск 2 '96

Заснавальнік і выдавец –
рэдакцыя часопіса
"Адукацыя і выхаванне"

Галоўны рэдактар
У.П. Пархоменка

Біялогія: проблемы выкладання



Рэдакцыйная кампанія

Галоўны рэдактар
Г.А. Баўтута
Нам. галоўнага рэдактара
Г.С. Рамапавец
Адказны сакратар
Р.Я. Грышкевіч

А.Р.Александровіч
В.М.Башкірава
В.В.Грычык
А.М.Дарафеев
Л.П.Каліноўская
М.Д.Лісаў
С.М.Мураўская
А.Г.Песнякевіч
М.Ф.Паляшчук
А.М.Рагожікаў
В.М.Яромін

220004, г. Мінск,
вул. Каравая, 16;
тэл.: 20-54-81, 20-54-10

БІОЛОГІЧНА
ПЕДАГОГІКА
І УЧЫНЕНИЕ
БІОЛОГІЧНА


ЗМЕСТ

Агляды. Дыскусіі. Праблемы	
М.Дз.Лісай	Асаблівасці структуры і прынцыпы сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу ў школьнам курсе біялогіі 4
С.В.Шмалей Т.Г.Шаронава	Антрапаксмічны светапогляд А.Л.Чыжэўскага 12 Як стаць добрым педагогам і добрым настаўнікам-прадметнікам 20
Гісторыя і сучаснасць	
В.В.Грычык	З гісторыі заалагічных даследаванняў 25
М.А.Картэль	Беларусі: Констанцін Тызенгауз 30 Беларуская генетыка 30
Методыка выкладання	
Я.М.Сцепановіч	Семантычныя з'явы ў беларускай біялагічнай тэрміналогіі 39
В.М.Яромін Г.А.Баўтута, Л.М.Ярэй, Т.М.Нікіціна Л.П.Шпартова	Экалагічная падрыхтоўка настаўнікаў-біялагай 52 Активізацыя самастойнай работы студэнтаў у час вывучэння батанікі з выкарыстаннем экранна-гукавых сродкаў 55 Праверка, ацэнка, карэকцыя ведаў, уменняў і навыкаў вучняў 61 Нестандартныя ўрокі па біялогіі 68
Пазакласная работа	
I.Э.Бучанкоў	Арганізацыя пазакласных заняткаў па радыёэкалагічнай адукцыі вучняў 81
Кабінет біялогіі	
М.Ф.Капельян	Акварыум у школе 87
Чырвоная кніга Беларусі	
Э.Г.Самусенка Э.Г.Самусенка	Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь 95 Арэшнікавая соня 101
У лабараторыі вучоных	
У.У.Галубкоў	Біяіндыкацыя, ці прырода перасцерагае 105
Кароткія паведамленні	
Г.Аntonава	Прыродазнаўчаму факультэту Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М.Танка — 25 гадоў 112
Г.Аntonава Г.Аntonава	Расліны-гіганты 118 Уяўная смерць, што цягнецца 250 гадоў 119 Група крови і харктар 121 Асёл + кабыла = мул 122 Антыцелы да віруса СНІДа 126 Акустычныя тэрмометры 127

© "Адукацыя і выхаванне", 1996
© Вокладка А.Ціво, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

Обзоры. Дискуссии. Проблемы	
Н.Д.Лісов	Особенности структуры и принципы систематизации учебного материала в школьном курсе биологии 4
С.В.Шмалей	Антрапокосмическое мировоззрение А.Л.Чижевского 12
Т.Г.Шаронава	Как стать хорошим педагогом и хорошим учителем-предметником 20
История и современность	
В.В.Гричик	Из истории зоологических исследований Беларуси: Константин Тызенгауз 25
Н.А.Картель	Белорусская генетика 30
Методика преподавания	
И.М.Степанович	Семантические явления в белорусской биологической терминологии 39
В.М.Еремін Г.А.Баўтуто, Л.М.Ерей, Т.Н.Нікітіна Л.П.Шпартова	Экологическая подготовка учителей-биологов 52 Активизация самостоятельной работы студентов в процессе изучения ботаники с использованием экранно-звуковых средств 55 Проверка, оценка, коррекция знаний, умений и навыков учащихся 61 Нестандартные уроки по биологии 68
Внеклассная работа	
І.Э.Бученков	Организация внеклассных занятий по радиоэкологическому образованию учащихся 81
Кабінет біологии	
М.Ф.Капельян	Аквариум в школе 87
Красная книга Беларуси	
Э.Г.Самусенко Э.Г.Самусенко	Красная книга Республики Беларусь 95 Орешниковая соня 101
В лаборатории ученых	
В.В.Голубков	Биоиндикация, или природа предостерегает 105
Краткие сообщения	
Г.Аntonава	Факультету естествознания Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка — 25 лет 112
Г.Аntonава Г.Аntonава	Растения-гиганты 118 Мнимая смерть, дляющаяся 250 лет 119 Группа крови и характер 121 Осел + кобыла = мул 122 Антитела к вирусу СПИДа 126 Акустические термометры 127



Агляды. Дыскусіі. Проблемы

М. Дз. Лісаў,

кандыдат біялагічных навук,
дацэнт кафедры агульной біялогії
Беларускага дзяржаўнага педагогіч-
нага ўніверсітэта імя М. Танка

Асаблівасці структур і прынцыпіў сістэматызаціі вучэбнага матэрыялу у шкільным курсе біялогіі

учасны этап развіцця нашага грамадства ставіць новыя задачы перад сістэмай народнай адукацыі, цэнтральнае месца ў якой займае проблема яе зместу. Менавіта ён выступае ў якасці вядучага, вызначальнага кампанента вучэбна-выхаваўчага працэсу як складанай дыдактычнай сістэмы. З гэтым кампанентам дыялектычна ўзаемазвязаны мэты, прынцыпы, методы і сродкі навучання, а таксама арганізацыйныя формы адукацыі і выхавання. Такім чынам, удачненне зместу адукацыі – адзін з важнейшых фактараў, які вызначае якасць выхавання, развіцця і навучання вучняў.

Са зместам цесна звязана структура школьнай біялагічнай адукацыі, якая ў сваю чаргу вызначаецца агульнымі падыходамі да сістэматызацыі зместу.

У адпаведнасці з вызначэннем Ф. Горніка [1, 57–59] змест біялагічнай адукацыі – сістэма, якая складаецца з такіх элементаў, як факты, веды, паняцці, меркаванні і выводы, заканамернасці, законы, правілы, прынцыпы, гіпотэзы і тэорыі, якія датычаць жывых арганізмаў, іх структуры, функцыянавання (метабалізм, спадчыннасць, зменлівасць, фізіялогія), узаемаадносінаў з навакольным асяроддзем, а таксама магчымасцей практычнага і прымысловага выкарыстання жывых сістэм. Арганізуючым элементам зместу з'яўляюцца таксама даныя па гісторыі біялогіі, што адлюстроўваюць шляхі развіцця навуковага пазнання, навуковыя метады біялогіі (назіранні, эксперымент, мадэляванне), метады рашэння задач і проблем, заканамернасці мыслення, здзяйсненне лагічных і разумовых аперацый; практычная і пазнавальная работа вучняў, у тым ліку метады самастойнага іх навучання і самаадукацыі.

Структура зместу біялагічнай адукацыі – мноства элементаў і сувязей паміж элементамі ў сістэме зместу біялагічнай адукацыі.

Сістэматызацыя зместу біялагічнай адукацыі – сукупнасць правілаў, падыходаў, методык і іншых відаў дзейнасці, якія служаць дзеля пабудовы структуры біялагічнай адукацыі і непасрэдна залежаць ад яе зместу.

Асаблівасці структуры і прынцыпіў сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу маюць істотнае значэнне ў адукацыйным працэсе і ў шмат чым вызначаюць яго эфектыўнасць.

У сусветнай практыцы выкарыстоўваюцца розныя падыходы да сістэматызацыі біялагічнага вучэбнага матэрыялу:

1. *Сістэматызацыя па порах года і біятопах.* Такая сістэматызацыя была выкарыстана Д. Н. Кайгародавым [2, 50] яшчэ ў 1901 г. Пры падобным падыходзе асноўная ўвага надаецца апісанню жыццёвых працэсаў і з'яў у біятопах, дзе магчымы непасрэдны контакт з арганізмамі. Перавагай такога падыходу з'яўляецца вывучэнне значнай колькасці арыгінальных аб'ектаў і правядэнне мноства экспкурсій і прагулак у прыродзе. Пры такім падыходзе даволі лёгка інтэгрыруюцца агульныя біялагічныя заканамернасці і абагульненні. Галоўны недахоп такога падыходу заключаецца ў парушэнні прынцыпу сістэматычнасці і ў выніку – касмыкаватасць ведаў па біялогіі.

2. Сістэматызацыя на аснове таксанамічнага падыходу, у аснову якой пакладзены падзел біялогіі на батаніку, заалогію, біялогію чалавека і агульную біялогію. Асноўай нясучай структурай вучэбнага матэрыялу пры гэтым з'яўляецца сістэма арганізмаў, якая размешчана па зыходнай лініі, што дae магчы-
масць рухацца ад знаёмага да незнёмага, ад больш блізка-
га да больш далёкага, але не спрыяе пазнанню гістарычнага
развіцця, цi па ўзыходнай лініi, што больш лагічна з пазіцыі
навуковасці і фармавання светапогляду. Праўда, у апошнім
выпадку не заўсёды забяспечваецца прынцып навучання ад
знаёмага да незнёмага. Першы падыход быў асабліва харак-
тэрны для школ XIX ст., а ў сучаснасці згодна з такім прын-
цыпам арганізаваны біялагічны матэрыял у школьніх падруч-
ніках Італіі [3].

Другі падыход быў рэалізаваны ў другой палове XIX ст.
А. П. Багданавым і А. Я. Герда. Ён атрымаў шырокое рас-
паўсюджанне ў XX ст. і замацаваўся ў праграмах і падручні-
ках у савецкай школе.

Таксанамічны падыход спалучаўся з манаграфічным прын-
цыпам адбору вучэбнага матэрыялу (дэталёвае апісанне ад-
наго аб'екта і вельмі кароткія звесткі аб іншых роднасных
аб'ектах, адрозненні ад яго і выдзяленне на гэтай аснове
агульной харктарыстыкі пэўнага таксона – тыпа, класа, ад-
дзела жывых істот). Аднак у выніку некалькіх скарачэнняў
зместу школьнай біялогіі ў савецкі час манаграфічны прынцып
быў істотна парушаны, звесткі аб прадстаўніках некаторых так-
сонаў сталі вельмі кароткімі і агульная харктарыстыка нека-
торых сістэматычных групай арганізмаў пачала выводзіцца на
аснове вывучэння аднаго, цi двух-трох прадстаўнікоў, (напрык-
лад, тып "Круглыя чэрві" харктарызуецца на аснове вывучэн-
ня аскарыды чалавечай, тып "Кольчатыя чэрві" – на аснове
зяджавога чарвяка, аддзел "Мохападобныя" – на аснове зя-
юлінага моху і сфагнума, аддзелы "Папарацепадобныя",
"Хвошчападобныя" і "Дзеразападобныя" наогул разглядаюцца
"Хвошчападобныя" і "Дзеразападобныя" наогул разглядаюцца
нізмаў).

Такі пыдыход падвяргаўся і падвяргаецца крытыцы. Уяўля-
еца непрымальнym стэрэатыпнае апісанне арганізмаў (у жы-
вёлаў – ад галавы да хваста; у раслінаў – ад кветкі да кора-
ння, цi наадварот).

Акрамя таго, у сучаснай школьнай біялогіі назіраецца вель-
мі схематычнае вывучэнне сістэматычных групай. Азнаямленен-
не з групамі жывых арганізмаў на аснове выкарыстання ма-
награфічнага прынцыпу пры недастатковай колькасці вывучае-
мых аб'ектаў вядзе да таго, што большасць школьнікаў ат-
рымлівае веды аб дэталях будовы і способу жывёл асобных
відаў раслінаў, грыбоў, жывёлаў і бактэрыяў, але не мае цэ-
ласнага ўяўлення аб раслінным і жывёльным свеце, свеце мік-
раарганізмаў і грыбоў, іх гістарычным развіцці і месцы ў пры-
родзе.

У рамках гэтага падыходу існавалі таксама змешаныя
сістэмы, калі аўтары праграм і падручнікаў ішлі па шляху
кампраміснага рашэння. Па такім плане быў арганізаваны
вучэбны матэрыял у падручніках В. Н. Львова, С. І. Огнева,
Б. Е. Райкова.

На працягу ўсёй гісторыі развіцця школьнай біялогіі дыс-
куцуцеца пытанне аб парадку вывучэння сістэм арганізмаў.
Так, напрыклад, К. П. Ягадоўскі [4] лічыў неабходным выву-
чэнне спачатку курса анатоміі і фізіялогіі чалавека, а потым
заалогіі, а Л. М. Крэчатовіч [5] лічыў найбольш мэтазгодным вывучэнне батанікі пасля анатоміі і фізіялогіі чалавека і заалогіі.

3. Сістэматызацыя на аснове агульнабіялагічных аспектаў.
Пры такім падыходзе замест манаграфічнага вывучэння нека-
торых таксонаў жывых арганізмаў уводзіцца вывучэнне агуль-
ных і харктэрных асаблівасцей арганізмаў, такіх, як жывёлен-
не, раздражняльнасць, транспарт, паводзіны, размнажэнне,
спадчыннасць і зменлівасць, рэгуляцыя, экалагічнае ўзаема-
дзеянне, эвалюцыя, і інш. Такі падыход быў пакладзены ў
аснове адукацыйных праграм па біялогіі ў 70-ых гг. у ЗША і
Вялікабрытаніі, а потым і ў ФРН.

Аднак ён крытыкуецца з боку педагогаў і метадыстаў, па-
колькі вядзе да перагрузкі вучняў і не заўсёды выклікае ў іх
пазнавальную цікавасць. Акрамя таго, для паспяховага развіц-
ця агульнабіялагічных паняццяў неабходна, каб вучні мелі дас-
татковы запас зыходных ведаў, які дазваляў бы рабіць агуль-
набіялагічныя абавязкі.

4. Сістэматызацыя на аснове жывёльных ситуаций. Тэарэ-
тычнай асновай такога падыходу з'яўляецца ўяўленне аб тым,
што галоўная мэта навучання – падрыхтоўка вучняў да выка-
рыстання біялагічных ведаў для выбару рашэння ў пэўных

жыццёвых сітуацыях. Станоўчым бокам такога падыходу з'яўляеца спроба пашырыць узаемны ўплыў сацыяльных і інды-
відуальных праблем і біялагічных ведаў такім чынам, каб гэта
дапамагло ў вырашэнні жыццёвых праблем.

5. *Сістэматызацыя, заснаваная на прымяненні біялагічных
ведаў у практичнай дзейнасці чалавека.* Станоўчым бокам та-
кога падыходу з'яўляеца пераважная арыентацыя на матыва-
цию, патрэбы і інтэрэсы вучняў. Недахопамі такога падыходу
з'яўляеца яўны антропацэнтрызм і недаацэнка дыдактычнага
прынцыпу навуковасці і паступовага вывучэння матэрыялу.

Такім чынам, праблема адбору вучэбнага матэрыялу і яго
сістэматызацыя пакуль што вельмі далёкая ад завяршэння. Ні-
водны з апісаных метадаў сістэматызацыі не ахоплівае праб-
лематыку біялогіі ва ўсёй яе паўнаце і аб'ёме. Гэта тлумачы-
ца, з аднаго боку, неакрэсленасцю самой тэарэтычнай кан-
цэпцыі зместу біялагічнай адукцыі, а з другога, – інтэнсіў-
ным развіццём біялагічных навук і пастаянным папаўненнем іх
новымі ведамі, тэорыямі і задачамі.

Адным з варыянтаў вырашэння гэтай праблемы можа стаць
спалучэнне асобных прынцыпаў сістэматызацыі на аснове вя-
дучых біялагічных ідэй. Такімі аб'ядноўваючымі могуць стаць,
на наш погляд, эвалюцыйная ідэя, ідэя шматузроўневасці жы-
вых сістэм на Зямлі і іх узаемасувязь у спалучэнні з агульна-
біялагічнымі аспектамі. Гэты прынцып сістэматызацыі вучэбнага
матэрыялу па біялогіі можна назваць сістэмным падыходам.
Яго рэалізацыя прадугледжвае паслядоўнае вывучэнне жывых
сістэм рознага ўзроўню арганізацыі з улікам узроставых асаб-
лівасцей навучэнцаў. Гэта складаная вучэбна-выхаваўчая зада-
ча можа быць паспяхова вырашана пры паступовым падвя-
дзенні вучняў да ўсебаковага разумення жыццядзейнасці
вывучаемых жывых сістэм: іх будовы, функцыянування, аднаў-
лення, спадчыннасці, узаемасувязі адной з адной і з нежывой
прыродай, прыстасаванасці да ўмоў існавання, устойлівасці,
зменлівасці, развіцця і г. д.

У агульнай тэорыі навучання і педагогічнай псіхалогіі ўжо
даўно доказана, што навучанне і вучоба больш эфектыўныя,
калі фармуемыя веды маюць больш абагульнены (інварыянт-
ны) характар. У працах шэрага аўтараў паказана, што на-
йбольш дзейснымі з'яўляюцца абагульненні катэгарыйнага ха-
рактару, г. зн. калі канкрэтныя паняцці ў той ці іншай дыс-

цыпліне разглядаюцца ў рамках агульных характарыстык, улас-
цівых любым аб'ектам рэчаіснасці (уласцівасці, структура, фун-
кцыі, адносіны і г. д.).

Згодна з гэтымі ўяўленнямі, у прапедэўтычным курсе V-VI
класаў фармуюцца фізічныя і хімічныя першапачатковыя паняц-
ці, якія неабходны для наступнага вывучэння існавання і жыц-
цядзейнасці біялагічных сістэм, такія як, напрыклад, паняцце
аб рэчыве і яго ўласцівасцях, з'явах у нежывой прыродзе, хі-
мічных элементах, неарганічных і арганічных рэчывах, хімічных
рэакцыях, гарэнні, акісленні, выдзяленні энергіі і г. д. Тут так-
сама даюцца найбольш агульныя ўяўленні аб саміх жывых сіс-
тэмах – будове і жыццядзейнасці клетак, асаблівасцях будо-
вы шматклетачных арганізмаў (раслінаў, жывёлаў і грыбоў) і
аднаклетачных (даядзерных і ядзерных) арганізмаў, першапа-
чатковыя звесткі аб іх жыццядзейнасці (жыўленні, дыханні, вы-
дзяленні рэчываў, размнажэнні і інш.), ўяўленні аб папуляцы-
ях і відах жывых арганізмаў, групоўках арганізмаў у папуля-
цыях, аб супольніцтвах жывых арганізмаў, паняцці аб экасі-
тэмах і заканамернасцях іх складвання і змянення, уводзіцца
паняцце біясфери, а таксама разглядаецца месца і роля ча-
лавека ў біясферах як біялагічнай і сацыяльнай істоты.

На наступных этапах (пры вывучэнні біялогіі) працягваецца
разгортванне і паглыбленне ўяўленняў аб жывых сістэмах. Сіс-
тэматычны курс біялогіі пачынаецца з больш глыбокага вывух-
чэння клеткі як структурнай і функцыянальнай адзінкі жывых
арганізмаў. Тут разглядаюцца асноўныя працэсы, што ў ёй
ажыццяўляюцца. Далей усебакова вывучаюцца ва ўзыходным
парадку аднаклетачныя даядзерныя, потым аднаклетачныя
ядзерныя і шматклетачныя арганізмы (грыбы, расліны, жывё-
лы), і такім чынам рэалізуецца эвалюцыйная ідэя. Такая пас-
лядоўнасць размяшчэння вучэбнага матэрыялу дае магчымасць
не толькі прааналізаваць асаблівасці біялогіі групы, але і зра-
зумець, асэнсаваць прычынна-выніковыя сувязі ўзнікнення кож-
най групы жывых арганізмаў, іх узаемасувязі адзін з адным і
з навакольным асяроддзем, знайсці іх месца і вызначыць
роль ў пэўнай экасітэме, супаставіць і ўбачыць падabenства
і адрозненне розных груп арганізмаў, .узнікненне прыстаса-
вальных прыкметаў і перспектывы развіцця той ці іншай гру-
пы. Гэта азначае, што экалагічнае выхаванне школьнікаў буд-
зе праводзіцца не эпізадычна, не ў адрыве ад прыроды, а

практычна пастаянна, на працягу вывучэння ўсяго школьнага курса біялогії.

Пасля вывучэння арганізменнага ўзору ю разглядаюцца эвалюцыйныя змены відаў арганізмаў, а таксама экасістэмы Беларусі, іх разнастайнасць і найбольш агульныя, даступныя для гэтага ўзросту вучняў заканамернасці складвання экасістэм.

Чалавек вывучаецца як біялагічная і сацыяльная сістэма, даследуеца яго паходжанне, будова і функцыянаванне арганізма, разглядаюцца пытанні яго псіхалогіі і экалогіі.

На заключных этапах вывучэння біялогіі ў X–XI(XII) класах яшчэ больш паглыблена разглядаюцца агульныя ўласцівасці жывой матэрыі, якія праяўляюцца на розных узоруях яе арганізацыі, ад клетачнага да біясфернага.

Такім чынам, сістэму біялагічных ведаў, якія будуць фармавацца ў сярэдняй школе, можна ўяўіць у выглядзе наступнай схемы:

Пачатковая школа		Сярэдняя школа		
I–IV класы	V–VI класы	VII–X класы	X(XI)–XI(XII) класы	
Вывучаемыя жывыя сістэмы				
Арганізм (жывёлы, расліны, грыбы, бактэрый)	Клетка Арганізм (расліны, грыбы, жывёлы, пратысты, бактэрый)	Клетка Арганізм (бактэрый, пратысты, грыбы, расліны, жывёлы)	Клетка Арганізм (уласцівасці арганізмаў – жыўленне, перамяшчэнне, размнажэнне, спадчынасць, зменлівасць, прыстасаванне і інш.)	
Экасістэмы (луг, лес, водаём, поле, сад) Чалавек	Папуляцыі і віды Экасістэмы	Экасістэмы Эвалюцыя	Папуляцыі і віды Экасістэмы Эвалюцыя	
	Чалавек	Чалавек	Эвалюцыя чалавека Біясфера	

1. Горник Ф. Проблемы систематизации учебного материала по биологии / Биология в школе. – 1990. – №4. – С. 57–59.

2. Всесвятский В. В. Общая методика биологии. – М. – 1960. – 120 с.

3. Arcidiacono S., Bressan A., Ridobello M. P. Coordinamento supervisione di Manso Laeng. Nature, Scienze, Ricerca. – 1990.

4. Ягодовский К. П. Вопросы общей методики естествознания. – М.: Учпедгиз. – 1951.

5. Кречетович Л. М. О преподавании ботаники в средней школе//Советская педагогика. – 1945. – №7.

С ПОТЕПЛЕНИЕМ РАСТЕНИЯ ПОДНИМАЮТСЯ В ГОРЫ

Специалисты отмечают, что даже умеренное потепление климата приводит к миграции горной растительности вверх по склонам и этот процесс уже начался.

Австрийские ботаники во главе с Г. Грабхером (Венский университет) провели "Перепись" цветковых растений, произрастающих на склонах Альп в западной части Австрии и на востоке Швейцарии. Были обследованы 26 горных вершин на высоте 3 тыс. м и выше. Полученные данные они сопоставили с результатами подобных работ, проведенных в начале и середине текущего века. Как прежде, так и теперь разнообразие видов с увеличением высоты снижается по экспоненте. При этом, однако, оказалось, что за последние десятилетия заметно возросло разнообразие горной флоры на высотах около 3 тыс. м, что связано с наметившейся тенденцией перемещения вверх по склонам растений альпийской и нивальной (снежной) зон.

Проанализировав итоги 12 тщательных исследований, выполненных более чем за 90 лет, авторы вычислили, что девять наиболее типичных для нивальной зоны видов совершают "восхождение" со скоростью от 1 до 4 м в десятилетие.

Ученые опасаются, что в случае дальнейшего глобального потепления некоторым горным растениям грозит катастрофическое вымирание, поскольку им уже некуда будет подниматься.

Nature. – 1994 – v. 369. – №64807. – P. 448
(Великобритания).

Рэдактар
Карэктар
Камп'ютэрны набор
Макет і вёрстка

Р. Я. Грынкевіч
Г. Б. Красоўская
Ж. Ф. Емяльянава
Р. М. Петрашэн

Адрес рэдакцыі часопіса "Біялогія: праблемы выкладання":
220809, г. Мінск, вул. Савецкая, 9, пакой 9;
тэл. 20-84-70.

Падпісана ў друк 11.03.96. Папера афсетная. Друк афсетны.
Фармат 60×90¹/₁₆. Умоўн. друк. арк. 8.0. Ул.-выд. арк. 7.5.
Тыраж 2018 экз. Заказ №18.


Кошт па падпісцы – 19500 р., у розніцу – 20000 р.

Надрукавана з дыяпазітываў рэдакцыі
Вытворча-камерцыйным таварыствам "ПАЖ"
220007, г. Мінск, вул. Жукоўскага, 6.

Гарлачык белы




Раўнаплоднік



З “Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь”

Кураслеп лясны



Кадзіла сармацкае



Кніжная паліца

Біблія

Книги по биологии: Библиог. указ. для учителей и учащихся/Сост. **А.В.Жердев**. — М.: Моск. ин-т развития образования, систем.: Ассоц. "Полиграфист", 1994. — 143 с.

Павлюченко С.Е. Формы и методы проверки знаний учащихся на уроках биологии: Пособие для учителей и студентов/Витеб.пед.ин-т. — 1994. — 27 с.

Биология и анатомия: Универсальная энциклопедия школьника/Сост. **А.А.Воротников**. — Мин.: Фирма "Валев", 1995. — 527 с.

Метадычныя рэкамендацыі для правядзення лабараторных работ і доследаў па біялогіі ў пазакласны час/Рэсп.екал.цэнтр навучэнцаў. М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь: Склад **Н.М.Скасірская**. — Мин., 1994. — 17 с.

Дагбаева Н.Ж. Мир вокруг тебя: (Учебное пособие для системы экол. образования)/ Рос. АН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр. Байкал. ин-т рационального природопользования. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1994. — 71 с. ил.

Киселев В.Н. Биогеография с основами экологии: Учебное пособие для студентов ун-тов, обучающихся по спец. 01.18 "География". — Мин.: Універсітэтскае, 1995. — 352 с.

Жигар М.П. и др. Цитология: Учебное пособие для 10—11-х кл. общеобразоват. шк. с углубл. изуч. биологии/М.П.Жигар, В.М.Еремин, Е.Н.Мирославов. — Мин.: Нар.асвета, 1995. — 127 с.: ил.

Сідаровіч В.Я., Казулін А.В. Жыццё каляводных звяроў і птушак. — Мин.: Ураджай, 1995. — 175 с., 32 л. іл.: іл.